

НА РАДЗІМЕ ДЭПУТАТА

Гэты дзень нарада запомніца калгасікам калгасу «УІІ з'езд Советаў і Парыжскай Комуні», Вервойшанская сельсавета, 9 мая на перадыкаторы скло на калгасніку прыхеах іх знатны земляк, выконваючы абавязкі старшыні ЦВК БССР і намеснік старшыні Прэзідіума Вярхунага Совета ССРН Я. Наталевіч.

Гэты быў навэйлайны скол, поўны радаснага хвалення і ўзіму. Прышы старыкі калгаснікі і калгасніцы, младзь, жылчыны з груднымі дзеўчынамі. Усяго прымутчыцца калы 300 чал.

Сімі стары калгасікі монна падсцену руку вышташаму в машыні тав. Наталевіч.

— Добры дзень, Нікіфар Якаўлевіч.

Тав. Наталевіч выступіў на склоне з прэміяй аб задачах калгаснага сялянства ў сувязі з выбарамі ў Вярхуны Совета БССР.

Потым першым падраспі слова стары Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя правальныя народы Юсіфа Біса-рэвікі Сталіна.

Усе калгаснікі сустэрн гэтую прашэнную ў велізарным уздымам. Лес рук узвізіўся за таго, хто забісцічыў калгаснаму сялянству радасне і пачаслае жыцці, як таварыши Сталіна.

Старшыня калгаса «УІІ з'езд Советаў» тав. Маскаліў унёс прашэнную вылучыўшы у депутаты Вярхунага Совета БССР біжэйшых сарніцікі таварыша Сталіна, беззабочна адданых спраўе соцыялізму, нехайчых змагаючы ў пішчесце прынадлігіх таварышаў Молатава, Калініна, Ежова. Пад бурнымі аплодысментамі ўсіх скла падраспі слово тав. Маскаліў прымаеша адна-голосна.

Далей выступіў настаўніца тав. Смык.

— Уношу прашэнную, — сказала яна, — вылучыўшы кандыдатам у депутаты Вярхунага Совета БССР наркома абавязкі, жалезнага палаводна Чырвонай Арміі Кімента Ефрамавіча Варашыніча.

Бурнымі аплодысментамі і прывітальнікімі воклічамі ў гонар таварыша Варашыніча сустэрн скло гэтую прашэнную. В такой-же аднадушніці была прынята прашэнная аб вылучыўшы кандыдатам у депутаты Вярхунага Совета БССР слыннага стаўлінскага сярніціка — таварыши Л. М. Кагановіча.

Аднадушнік, пел дружніе аплодысменты скло прынятым прашэннем калгасніку В. Багдановічу, П. Сухадольскага, Марыі Навіцкай ў вылучыўшы кандыдатам у депутаты т. А. А. Волкава, А. М. Лявініага, А. Ф. Казалевіча і першага Вярхунага Совета ССРН Д. Я. Навіцкага.

Потым калгаснікі Іосіф Трушко ўнёс прашэнную вылучыўшы кандыдатам у депутаты знатнага земляка калгасніку-вервойшанску, Нікіфара Якаўлевіча Наталевіча.

З вялікім уздымам галасавалі калгаснікі за гэтую прашэнную. Галасавалі ўсе, як адзін, в радасні! Гордасцю за нашу краіну, за вялікую партію большавікоў, за любімага правадыру праўных таварыша Сталіна, якія выраслі тымі сінью нашай магутнай рэдзімі.

У прынятай рэзоляцыі калгаснікі заўважылі партію большавікоў і таварыша Сталіна: мы ўсе, як адзін, аддатаем свае галасы за кандыдату стаўлінскага блока віномісту і беспарфійнага калгасніка праўных таварыша Сталіна, якія выраслі тымі синью нашай магутнай рэдзімі.

М. С. ЗЯРНІЦКІ.

Орша.
У АТМАСФЕРЫ СЯМЕЙНАСЦІ
Беларуская база Саюзкультурнадзяло-
твіцтва культаварам ўсе гандлёвыя
арганізацыі БССР. Яна мае ўсе маг-
чымсці нарамльна і бесперебойна
здавальна ўзрасточы попыт праўных
на культавары.

У Атмасферы, пел дружніе аплодыс-
менты скло прынятым прашэннем калгасніку В. Багдановічу, П. Сухадольскага,

ПЕРШЫЯ ВЫНІКІ ВЫБАРАУ

На ўсіх партарганізаціях горада Магілёва закончыліся спраўдзічна-
выборчыя сколы, якія прыходзілі пры-
вілікім агтыўнасці і на высокім ідэ-
яльна-палітычным узроўні. На сколах пры-
сутнічала 98 проп. састава комуністы, 10
на спрэчках выступілі 768 чалавекі.

Спраўдзічна-выборчыя сколы ёсць мі-
нінгудзіх адронізаціі сваіх большаві-
цікай даэвілітасцю і арганізаціасцю.

У сімі стары калгаснікі і калгасніцы,

маладзь, жылчыны з груднымі дзеўчынамі.

Усяго прымутчыцца калы 300 чал.

Сімі стары калгасікі монна падсцену

руку вышташаму в машыні тав. Наталевіч.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылучыўшы першым кандыдатам

у депутаты Вярхунага Совета БССР відомыя

правальныя народы.

Потым першым падраспі слова стары

Яку Дзмітрыевіч Наталевіч. Ен унёс

прашэнне:

— Вылуч

Радзіме і правадыру

ВЕРШЫ І ПЕСНІ АБ СТАЛІНСКАЙ КАНСТЫТУЦЫ

Чытайте,
західце,
я —
граждані
Советскаго Союза.
Вл. МАЯКОВСКІЙ.

Аб Сталін-себіту песня май,
А песня ад серца і звонка, як мед...
Яку ў жніво пле ў полі жніва,
Яку ў касе пле ў лузе касен.

Багаты ўраджаем
Зямля раскінтела,
У будучнасць людзі
Узраўшца смела.

Аб Сталін-себіту песня май,
А песня ад сонца, ал зор залатых,
Яку пле уся наша зямля,
Аб себіту светлы разноячы слых.

Олі, шумі ты, радуйся,
Беларускі бор.
Узлятай ты, песенька,
Да высокіх зор.
Праляпі над гоманам
Сцільных каласоў,
Праляпі над плюшчамі
Шумных гаралоў,
Над Москвой-століцою
Сокалам кружи,

Ен даў для народу
Асноўны закон,
І дружбу народу
Навек ствары бы.

Я в гэтай песні, як зоры, высокай,
Выходжу ў прасторы дарогай широкай,
У думах і мірах раблю свой ахобду
На поўнач падзень, на захад і ўсход.

Я сам — гаспадар неабсяжнай краіны
І верны слуга дарагог альянса,
Народу майго героячнага смы —
Совецкай рэспублікі грамадзянін.

Ся мною гаворыць, як-быццам жывая,
Сагратая сонцем зямля маладая,
Імкільны рэкі, дарог паясы,
Лугі і падеткі, бары і лясы.

Уесь гэты скарб, везілчона-багаты:
Шырокія нівы і светлыя хаты,
Укрытыя лістамі з цветамі сады,
Валітыя сробнымі светлымі гарадамі.

Чытунікі і шахты, палі і заводы,
Глыбокія нетры і піньшыя вады,

Беларуская краіна,
Твой широкі шлях!
Над тобой у зорні сіні
Палімніес сия.

Гэта ты упартай волій
На прастор і шир
Вывеў нас ў былой інвалі,
Мудры правадыр.

І цвіце мой краі чароўных
Пушчай і азёр
У сямі юбадных, роўных
Маладых сценіц.

Гэта ты рукою дужай
Даў народам мір,
Наш народ з'яднаўшы дружбай,
Мудры правадыр.

III.

Між кветак і дрэў на заводскім
двары.
Сышліся у час перапынку сабры.
І я падылоў і прысечу калі іх.
Сабры газавыя ў спраўах сваіх.
Прыменікі вясновай лагоднай пары
Сабрацьша, пагутарыны памікі сабоў.

Вдаеца, яшчэ гэта ўчора было,—
Тут ветры гулі, сухаселіе расло,
Даічай ў адьмінках густой немоты
Спрадлеку пакрытыя пыльмі кусты.
А сёня тут пуда стварае народ:
Вбудованы сонечны горад-завод.

Наўсцяж камяніцы, — іх вырасла
шмат,—

Абкружаны шумамі кляніовых прысад.
З узвіткі рукою, як мужансці ѿль,
На плошчы стацьі неўміруны Ільч.
Ля помінкі мудрага правадыра
Вясёльны поспін пле лізетвара.

Я поміню — насе тысячи гэткіх, як і,
На працу называля краіна май.
І ў спеку, і ў сплюху, і воччу, і днім—
Зямлю абдукаў, не спіхаючы, гром.
Я пагляд за пагляд у сцены ўкладаў,
І сам сваі щасце сабе будаваў.

Люблю працаўальца я на славу,
Люблю, калі праца ѿль.
А родная наша дзяржава.
Мне права даслачыць!
І клінчыкі міне парады
Праз гоман стеноў і дали.
Я добра жывеца народу
Шчаслівых совецкіх краін!

Я сталінскі ласакі сагрэты,
Люблю я вандруйкамі быць
І спажкамі звонкага лета
Прасторамі раздымі хадзіць.
Ніколі ён ў якіх годы
Не ведалі гэткіх часін.
Як добра жывеца народу
Шчаслівых совецкіх краін!

IV.

Стара я. Мне шмат гадоў.
Я многа маю расказы,
Дачок пініра, сем сіні
Мне давялося гадаваць.

Слыха па твары паліца,
Калі ў дніх упомінін тых:
Устанан досьвітыя яшчэ,
Наварыні полікі на ўсіх.

Малых — аж песна у кутку,
Адной іх треба паглядзіць:
На падеткі возьмеш, на руку,
На паде пойдзеш жыць жыць.

На шнур паставіш таганы,
Дзяцей паложыши, ды адна,
Не разгіначы сіні,
Сирпом махаша ды памна,

Так замардаўшися за дзень,
Што ледзь ступаеш ідуучы,
Ды хаты вернашася, як пень,
Ніхто не скажа алачыць.

Жанчына чахла без пары:
Вяспраўе скроў, пакуты, здзек.

Прымі, настаўнік, ад жанок,
Ад матак, радасных сяцібр
В вясновых кветак наш вяночок,
Абсыпаны агнімі зор.

Ты наша сонца! Нам квітніць
Пад ясным поглядам тваім.

Давайце, сестры, будзем пеши
Аб нашым сонцы дарагім!
Хай наша песня на ўход
Лаціц, як птушка да Кремля..
Іх славіць Сталіні народ!

Іх славіць Сталіні зямля!

Расказы ты Сталіну,
Роднаму скажы,
Што жанкі шчаслівія
Радасны жынуль,
Што иму ад сэрца-іка
Прывітанне шлющы
Ой, шумі ты, радуйся,
Беларускі бор.
Узлятай ты, песенька,
Да высокіх зор!

Алі, шумі ты, радуйся,
Беларускі бор.
Узлятай ты, песенька,
Да высокіх зор!

Жыў ў пашане сярод нас
На славу ўсёй краіны,
Цібіе дзяржава і калгас
Без клеба не пакіне.

На чорнаморскі светлы пляж
Паехаць мэш прафа —

Шануе твой працуны стаі
Совецкую дзяржаву.

Аховае твае прафа
У старасці глыбокай
Закон радзімае Маскву
Пад зоркаю высокай.

І ягад лясных
Назіраюць дзяды,
А там, дзе калісь
Балоты было,
Арцельнае зборажі
Да неба ўзрасло.
І звязкі дзяды
Залатыя пучкі:
Ал кожнага поля
Пад тры каласкі.

Сустрэяць іх ходы,
Спытаць: куды?
— Да Сталіна ў гості!
Алдажуць дзяды.

VII.

Ідея правадыр па бязмежным
прасторам,
Спакойны і просты, а вочы, як зоры,
Што променем ясным наскроў
праляпі

І глыб акінна, і нетры зямлі.

У лес, што сваім
Назівалі папы,
Прыходяць калгасы
Сінія сіны.
І кошык спілкіць
Калія светлай вады,

І армія наша абурті, адзета,
Вялікі любоў народу сагрэта;
Яе камандзіры — працуны сіны,
На смерть за радзіму гатовыя яны.

Зямля аза гудзе, як ідуць
Батальёны,
Вядзе Варашылаў герояў мільёны,
І кожны — радзімі свай патрэб,
І ворагі сірыя прафі навылёт.

Над хмарамі грозы ракочуць маторы,
Сталёвымі птахі ўзвіліся пад воры,
Праз венер і хмари ідуць напірам,
У кожнага — ворагу смерть пад
крылом.

І я — грамадзянін вялікай краіны.
Яе барапін у пілкі хлыні,
Калі да мякы падлізу галаўці,
І мой авалязак, і права майд.

Падхоплены бурнымі парыкамі
адзінам,

І я разганяюць ў падпіе арлінам,
І ворага метка на мушку вальзуму,
Каб трапіць у саме сэрца яму.

Мы сілы падвойм, мы храбрасць
патротім,
І прагнаць мы іх-жа крыёў
напоім,
Як ворану вышай арла не лятаць,
Так ворагу нашай зямлі не талтапь.

Насустреч буры і агню
Я смела піперы дам калію,
За пласцід нама, за красу
Фашысты голому знясу.

Бывай, краса май, бывай!
Я барапін іду свой край.
Бывай!

Чакай — вярнуся жыў-адароў,
Героем я прыму дамоў.
Сустрэць ты выйдзеш за вяло,
Цібя назыму я на сядло.

Бывай, краса май, бывай!
Я барапін іду свой край.
Бывай!

Калі настане гроханы час —
Радзіма ў бой пакіча нас,
Я клятвы верні даю —
Не быць апошнім у баю.

Бывай, краса май, бывай!
Я барапін іду свой край.
Бывай!

На золку рана конь варжаку,
Баці з пабіўкі адзіджаку,
З падругай вышы ўз сіло,
Абніу, ускочы на сядло,

На разлог калгасных гонія,
На гмах лесу сіні
Пазіравеш ты сягонія
Вокам гаспадні;

На дарогі, што па краю
Носіць шум імкіў;
На балоты, дзе буюць
Маладыя ніви;

На паселішчы, на сёлы,
Гарады, заводы
І на свой народ вяслы,
На яго прыгоды.

Ды выходзі, май краіна
Я сястра да брата,
Высытай дачку і сына,
Свой народ, на свята!

Грамадай, як сталь, в'яднана,
Вішлі саміх лепіх,
Самых шыркіх і алданы
У парламент першы,

Каб ўсё сваі старанне,
Волью, сілу, маты
Аддалі на красаванне
Сталінскіх советаў.

ІХ.

Табе, правадыр, мае песні і думы,
І пісцілі пісцілі сэрца парымы!
Бо хто калі сніў, ды і хто калі думаў,
Што буду я вольны, што буду

шчасліві.

Бо хто калі лумай, што я жыць булу,
Як птушка, як венер над нівай

квіціцай,

І дзіўамі лізвіць вялікаму шуду,
Што вокал мяне так пуднене ўрачыства.

Што ты, правадыр, нібы юсна сонца,
Мне вочы адкрыць на землі і неба...

Святыні-жы, сонца, як вея ўсіх

Вітаю цябе я і соллю, і хлебам.

І пісцілі пісцілі сэрца парымы!

Бо хто калі сніў, ды і хто калі думаў,

Што буду я вольны, што буду

шчасліві!

ЯНКА КУПАЛА, ЯКУБ КОЛАС, АНДРЭЙ АЛЕКСАНДРОВІЧ, ПЯТРУСЬ БРОУКА, ПЯТРО ГЛЕБКА, КАНДРАТ КРАПІВА, АРКАДЗІ КУЛЯШОУ.

Май, 1938 г.



Сядзэм, сымку, на хвіліну
Ды вірнем наўкула.
Час зборы табе пуніцу —
Кліч цібі школа.

Гляні, арлёнак мой шчасліві,
На свой шлях прасторы:
Лёг бы, якія ды жычлівы,
Прамяністы, зорны.

Іздэ смела, дзе ты хочаш
І дзе сэрца люба:
Пала ў вечнасці цемра ночы,
Наш прыгніц і згуба...

Не было калісці ходу,
Выхады на туману:
Замест школ — астрог народу,
А наўку — пану.

З нашай працы шмат гімназій
Паны будавалі,
Нас-жы, беліны, у сірмязе
У іх не пускалі

З нашых скар

